

ТАРАСЬ ШЭВЧЭНКО.

# КАЦЯРЫНА

ЦЕНА 10 КЛП.



ВЫДАУНІЦТВО „ПОЛАЧАНІН“.



а 1005++

ТАРАС ШЭВЧЭНКО,

# КАЦЯРЫНА.



ВЫДАУНІЦТВО „ПОЛАЧАНІН“.

Дзяржаўная  
бібліятэка  
БССР  
Імя Т. Г. Бачанін

У 50 ЛЕТНЮЮ ГАДАУШЧЫНУ.  
СЪМЕРЦІ Т. ШЭВЧЭНКА.

Перэклад з украінскай мовы  
Ф. ЧЭРНЫШЭВІЧА.

Пад рэдакціей Янкі Купалы.

Узор рысунку на акладку узяты з Слуц-  
каго літаго палса.



ТАРАС ШЭВЧЕНКО.

10. 1. 2010



I.

**И** кахайцеся, дзеўчаты,  
Вельмі з маскалямі \*),  
Бо маскалі чужы людзі,  
Жыць ня будуць з вамі.  
Маскаль любіць толькі жартам  
І на жарты кіне,  
Ў сваю бацькоўшчыну пойдзе,  
А дзяўчына гіне.  
Як адна то йшчэ нічога,

\*) На Україні, як і у нас, „маскалем“ называють кожного расейца і салдата. Нават українец зрабіўши салдатам, становіцца „маскалем“, як каже українська прыкаака: „Як надів московську сумку, то взяв і московську думку. (Пр. перакл.).

Але ѹ стара маці,  
Што на съвет яе радзіла,  
Мусіць прападаці.  
Сэрцэ вяне адзінока,  
І долі ня відна;  
Людзі сэрца не спытаюць,  
Толькі скажуць «стыдна».  
Ні кахайцеся-ж, дзеўчата,  
Вельмі з Маскалямі,  
Бо маскаль чужога роду,—  
Жыць ня будзе з вамі.  
На матулю Кацярына  
Увагі не звертала,  
Палюбіла маскалёнка,  
Як сэрцэйко знала;  
Спадабала маладога,  
І ў садок хадзіла,  
Аж пакуль сябе і долю  
Там ні загубіла.  
Клічэ маці на вячэру,  
А дачка ня чуе;  
Дзе гуляе з маскалёнкам,  
Там і заначуе.  
Цалавала, мілавала  
Кацярына тая,  
Пакуль слава на сяло ўсё<sup>1</sup>  
Ні пайшла благая.  
Хай сабе ўжо хоць съвет цэлы,  
Што хочэ, гаворэ;  
Яна любіць, дык ня чуе,

Што ўкралося горэ.  
Аб вайне не самавіта  
    Вестка разыйшлася;  
Маскалі пайшлі на турку;  
    Кася асталася.  
Асталася, ні спазнала,  
    Што яе тут згуба,  
Па міленькім як пеяці,  
    Патужыці—люба.  
Абецдаўся чорнабровы,  
    Калі ні загіне,  
Абецдаўся ён вярнуцца  
    К сваей Кацярыні.  
Маскаліхай тады будзе,  
    Знаць ня будзе гора,  
А, пакуль што, хай съвет цэлы,  
    Што хочэ гаворэ.  
Ні вясёла Кацярына,  
    Сылёзы уцірае,  
Бо на вуліцы дзеўчаты  
    Без яе съпеваюць.  
Ні бядуе Кацярына,  
    Вымыеца сълёзкай,  
Пабяжыць з ведрамі ў поўнач  
    Па ваду за вёску.  
Каб ні бачылі, ня чулі  
    Ворагі дзяўчыны,  
Выйдзе с хаты да крыніцы,  
    Стане пад калінай;  
Там съпевае, прымаўляе,

Аж каліна плачэ;  
Дамоў верніцца і рада,  
Што ніхто ні бачыў.

Ні бядуе Кацярына,  
Як ні ўчым нічога,  
Гдядзіць толькі, пагледае  
У вакно на дарогу.  
Выгледае Кацярына,—  
С паўгадка мінуло,  
Штось заныло каля сэрца,  
Штось пад ім кальнуло.  
Знедужэла Кацярына,  
Ледзьве дух зменяе...  
А чуняла, і ў запечку  
Дзіцё спавівае.  
А старые кумкі, свацьці  
Матцы да караюць,  
Што ў яе і дзень, і ночку  
Маскалі гуляюць.  
„Маеш дочку чорнаброўку,  
Ні сама і тая,  
А ў запечку Маскалёва  
Сына спавівае.  
Чорнаброваго прыдбала,  
Сама пэўне ўчыла“...  
Бадай-жэ вас, пустамелі,  
Тое-ж ачмуціла,  
Як і матку, што на съмех вам  
Сына спарадзіла.

Кацярына, маё сэрца!  
Што будзе с табою?  
Дзе ты дзенешся на съвеці  
З малой сіратою?  
Хто бяз мілаго спаткае,  
Як сваіх, хто прыйме?  
Бацька-маці ні пацешуць,  
Жыць ня лёгка з імі.

Ачуняла Кацярына,  
Калышэ дзіцятко,  
І на вуліцу ў ваконцэ  
Пагледае ўкрадкай.  
Пагледае—не відаці,  
Ці-ж то і ня будзе?  
У садок пайшла-б паплакаць,  
Дык съмляюца людзі,  
Зайдзе сонцэ, Кацярына  
Па садочку ходзіць,  
Песьціць сына і вачыма  
Па сълядочках водзіць.  
Вось тут мілаго чакала,  
Вось тут размаўляла,  
А там далей... ах, сыночак!...  
Дый ні дасказала.

Зелянеюць у садочку  
Чарэшні ды вішні,  
Як і ўперад, Кацярына  
У садочак выйшла.

Вышла, ды ўжо не съпевае,  
Як даўней пеяла,  
Як чужынца маладога  
У вішніку чэкала.  
Не съпевае чорнаброўка,  
Выклінае долю,  
А тым часам варажбіткі  
Чыноць сваю волю,  
Сеюць гутаркі благіе...  
Што-ж мае рабіці,  
Каб быў мілы, даў бы рады,  
Зумеў бы смыніці.  
Ды далёка чорнабровы,  
Ня чуе, ні бачэ,  
Як съмаяцца з яе злыдні,  
Як бяз уймы плача.  
Мо забіты чорнабровы  
За ціхім Дунаем?  
Мо ў Маскоўшчыні ўжо нейдзе  
Другую кахае?  
Не, твой мілы ні забіты:  
Ін жывы, здаровы,  
І дзе-ж знайдзе ён такіе  
І вочы, і бровы?  
Ні край съвета, у Москве,  
Ні на той бок мора  
Німа гэткай Кацярыны,  
Каб здалась на горэ.  
Ўмела маці красу даці  
Сваёму дзіцаці,

Ды ня ўмела тут на съвеці  
Шчасьця, долі даці,  
А бяз долі твар белявы,  
Як бы кветка ў полі,  
Пячэ сонцэ, трэпле вецер,  
Кожны рве паволі.  
Умывай—жэ, твар дзявоочы  
Дробнымі сълезамі,  
Бо вярнуліся маскалі  
Другімі шляхамі.

## II.

Сядзіць бацька, пахіліўшы  
Галаву сівую,  
І аб чымсьці сумна, сумна  
Думae, бядуе.  
Ля яго старая маці  
Села на улоні,  
І скроль сълёзы нарэкае,  
На дачку гамоне:  
„Што-ж? вяселейка, дачушка?  
„А дзе-ж твая пара?  
„Дзе съятліцы, дзе дружына,  
Прыданкі, баяры?  
У Маскоўшчыні, дзіцятка,  
Ідзі-ж іх шукаці,  
Дый нікому ні хваліся,  
Што ў цябе ёсьць маці.  
На пракляцьце, на загубу  
Цябе спарадзіла,

Чаму лепей я дзіцяцей  
Ночкай ні ўтапіла.  
Пацешаліся-б гадзюкі,  
А ні маскаляты  
Ой ты, дзетка, маё дзетка,  
Цьвеце мой завяты!  
Як бы ягадку, як птушку  
Песьціла, расьціла  
На загубу... Эх, дачушка,  
Што ты нарабіла?  
Адплаціла... Пащукай-жэ  
У Маскве съякрухі,  
Ні хацела маці слухаць,  
Дык яе паслухай!  
Пащукай другой матулі—  
Нойдзеш, прывітайся,  
Будзь шчасльва між чужымі,  
Дамоў не вертайся!  
Не вертайся, мае дзетка  
З далёкага краю...  
А хто-ж костачкі мае тут  
Без цябе схавае?  
Хто заплачэ, як сіротка,  
Па роднай на маці?  
Хто цвяточкі на магілі  
Будзе паліваці?  
Па маей душы, хто грэшнай  
Пацеры згаворэ?...  
Ой ты, дзетка, маё дзетка!  
Жаль ты мой ды горэ.

Кінь саміх нас...»  
Ледзьве, ледзьве  
Паблагаславіла,  
«Бог с табой!» ды, як на жыва,  
На дол павалілась.

Абазваўся стары бацька:  
«Чаго жджэш, нябога?»  
Тая ў плач, загаласіла,  
Ды к яму у ногі?  
«Хоць ты мне даруй татулька  
Што я нарабіла  
Ня мей гневу, галубок мой,  
Сакалок мой мілы!»  
—«Бог ніхай табе прашчае  
Ды добрые людзі!  
Памаліся, ды йдзі з Богам...  
Мне лягчэй мо будзе».

Ледзьве ўстала, пакланілася,  
Выйшла са сълезамі;  
Асталіся бацька-матка  
Дома сіратамі.  
У садок пайшла вішнёвы,  
Бога памаліла,  
Узяла зямлі с пад вішні  
На крыж зачапіла  
Прашэптаўшы: „Ні вярнуся,  
Ўжо с таго я краю,  
Хай земля мяне чужая

У чужыне схаваё,  
А сваёй ходъ жменька гэта  
Нада мною ляжэ,  
Аб маёй гаротнай долі  
Чужынцам раскажэ,  
Ні рассказывай галубка,  
Дзе-б не захавалі,  
Каб на съвеці людзі грэшнай  
Злом ні ўспаміналі.  
Ты ні скажаш... Вось хто скажэ  
Што яго я маци...  
Мой ты Божэ! навучы, дзе  
Мне сябе схаваці...?  
Захаваюсь, мой сыночык,  
Сама пад вадою,  
Ты адмучышся за грэх мой  
Круглай сіратою“.

Сумна вёскай папледася  
С плачам Кацярына,  
Завязаўшыся хусьцінай,  
Галубючы сына.  
Выйшла з вёскі, азірнулася,  
Сэрцайко заныло,  
Паківала гала вою,  
Дый загаласіла.  
Стала ў полі пры гасьцінцы,  
Як тая бяроза,  
Як раса да ўсходу сонца,  
Паліліся сълёзы.

За ня ўнімнымі сълезамі  
І съвету ні бачэ,  
Толькі сына ўсё галубіць,  
Цалуе, ды плачэ.  
А дзіцятко, як анёлчык,  
Нічога ні знае,  
Толькі ручкамі малымі  
Пазухі шукае.

Село сонца за дубровай,  
Небо чырванее,  
Ўпёрла сълёзы, пайшла далей  
З долею сваю.  
Многа ў вёсцы было ўсякіх  
Гутарак чуваці,  
Ды ня чулі ўжо іх болей  
Ні бацька, ні маці.

Гэтак вось на съвеці людзі  
Між сабой жыць любяць:  
Таго вяжуць, таго рэжуць,  
Той сябе сам губіць.  
А за вошто? Хто іх знае...  
Съвет, бачым шырокі,  
Ды німа, дзе прыхінуцца  
Ў съвеці адзінокім.  
Тым дала ўсё чыста доля  
Ад краю да краю,  
А другім—адно мясціну,  
Дзе іх пахаваюць.

Ой, дзе ты ё людзі—брацьца,  
Што сэрца жадало?  
З імі жыці, іх любіці...  
Згінулі,—не стало.

Ёсць на съвеці доля  
С кім яна зжылася?  
Ёсць на съвеці воля,  
Каму-ж дасталася?

Ёсць на съвеці людзі,  
Золатам зіяюць,  
Здаецца пануюць,  
А долі ні знаюць.

Ні долі, ні волі,  
З нудою ды з горэм,  
Шаты надзеваюць,  
А заплакаць сорам.

Забярыце скарбы,  
Жывіце ў багацьці,  
Мне пакіньце сълёзы  
Горэ заліваці.

Затаплю нядолю  
Дробнымі сълезамі,  
Затапчу няволю  
Босымі нагамі.

Гады я ня буду  
Бедаваць ніколі,  
Як сэрцайко будзе  
Гуляці на волі.

### III.

Стогнуць совы, съпіць дуброва,  
Зораочки зіяюць;  
Панад шляхам чэрадою  
Начніцы гуляюць  
Спачываюць зъмірна людзі  
Што каго змарыло,  
Каго шчасьце, каго сълёзы,  
Ночка ўсё закрыла.  
Ўсіх цямненъкай накрыла,  
Як дзетачак маці,  
Дзе-ж спачыла Кацярына?  
Ці ў полі, ці ў хаці?  
Ці на лузі пад капою  
Сына забаўляе?  
Ці ў дуброві с пад калоды  
На ваўка чэкае?  
Бадай-жэ вас, чорны бровы,  
Нікому ня меці,  
Чым праз вас бяду такую  
Самахоць цярпеці,  
А ешчэ што напаткае?  
Будзе беда, будзе...  
Сустранецца пясок жоўты  
І чужые людзі.  
Сустранецца сънег і сцюжа,  
А таго вось ці спаткае,  
Што пазнае Кацярыну,  
Сына прывітае.  
З ім забыла-б чорнаброўка

Шлях, пяскі і горэ,  
Ён, як маці, прывітае,  
Як брат загаворэ.

Будзем ждаці,— а пакуль што  
Атпачну ня многа,  
Ды тым часам распытаю  
На Маскву дарогу.  
Ой далёкі шлях, браточки!  
Знаю яго, знаю...  
Ажно сэрцэ халадзее,  
Як успамінаю.  
Перамерыў я калісьці,  
Каб яго ні мерыць,  
Расказаў-бы я аб гэтым,  
Дый ці-ж тут павераць.  
„Брэшэ, скажуць, „сякі-гэткі“,  
(Ведама ня ў вочы),  
„Словы кідае на вецер,  
„І людзей марочэ“.  
Праўда, людзі ваша праўда!  
Дый на што ўсё знаці,  
Што сълезамі перэд вамі  
Буду выліваці.  
Кожны мае гора, жалю  
І сваіх на дзіва.  
Ну ix!... Лепей пашукаймо  
Люлькі і красіва,  
Ды закурым, каб, як кажуць,  
Дома не журылісь,

Чымся баяць вам аб ліху,  
Каб ешчэ прысьнілісь.  
Хай лепш ліха возьме ліхі  
Яж вось памяркую,  
Дзе, кудою Кацярына  
З синульком мандруе.

Там за Кіевам, за Днепрам,  
Гасьцінцам пад борам,  
Чумакі \*) ідуць съпеваюць  
Свае песні хорам.  
На супроць іх маладзіца  
Ідзе, як бы с прошчы,  
Штось ня весела, маркотна,  
Заплаканы вочы,  
Звісла торба цераз плечы,  
Лаплена апратка,  
У ваднэй руцэ кій доўгі,  
У другой дзіцятка.  
Сустрэлася с чумакамі  
Дзіцянё закрыла:  
„Дзе ў Маскоўшчыну дарога?“  
Так іх зачапіла.  
— „У Маскоўшчыну? вось гэта...  
Там... куды-ж, нябога?“ —  
— „Ды ў Москву іду... Надарыце?“

\*) Чумак — на Україне паганятые валоў, вазакі. Дауней чумакі многа вазілі с Крыму у свой край солі. (Пр. перакл.).

Бедную, чым змога<sup>4</sup>.  
Далі грош ей... Затраслася:  
Цяжка так збіраці,  
Дый на што ей?... А сыночка—  
Ці-ж ня шкода маці?  
Ўцёrlа сълёзы, пайшла далей,  
Ў Браварох \*) спачыла,  
І сыночку за медзяк той  
Перніка купіла.  
Доўга доўга маладзіца  
Ўсё ішла, пытала;  
Ўсяк было—ніраз пад плотам  
З сынам начэвала.

Вось нашто здалося с чужынцом ка-  
ханьне,  
Каб пад чужым плотам сълёзы выліваць;  
Зважайце-ж, дзеўчаты на гэта бадзяньне,  
Каб ні давалося Маскаля шукаць,  
Як яна шукае і шукаці будзе.  
Тады не пытайце, чаму лаюць людзі,  
І чаму ня хочуць у хату пускаць!

Ні пытайцесь, чорнаброўкі,  
Бо людзі ні знаюць;  
Каго Бог пачне караці,  
Г людзі караюць.

---

\*) Бравары—так называецца адно мястечка і першая станція ад Кіева па дарозі у Расею, к Маскве. (Пр. перакл.).

Людзі гнуцца бытцым лозы,  
Куды вецпер вее;  
Сіраціні сонцэ съвеціць,  
Съвеціць ды ня грэе.  
Людзі-б сонцэ заступілі,  
Як бы мелі сілу,  
Каб сіротцы не съвяціло  
Сылёзаў не сушыло.  
А за вошта, Божэ мілы!?  
За што съветам нудзе?  
Што яна людзям зрабіла?  
Чаго хочуць людзі?  
Хочуць сылёзаў... Ох ты, сэрца,  
Ні плач Кацярына!  
Ад людзей з сълязьмі хавайся,  
Мучся да загіну,  
А каб твар ні марнаваўся  
С чорнымі брывямі,  
Да усходу ў цёмным лесі  
Умытай сълезамі.  
Як памыеш, ні пабачуць,  
І ні зас্মеюцца,  
А сэрцэйко атпачыне,  
Пакуль сылёзы льюцца.

Вось ікое шчасьце бачыце, дзеўчаты,  
Кяцярыну кінуў жартамі маскаль.  
Нядоля ні бачэ, с кім ей строіць жарты,  
А людзі, хоць бачуць, дык людзям ні  
жаль.

Хай,—так скажуць—гіне лядача дзяў-  
чына,  
Калі на умела сябе шанаваць!...  
Дык шануйцесь, любкі, ў кожную ча-  
сіну,  
Каб ні давялося маскаля шукаць  
Але, якже далей блудзіць Кацярына?


Пад платамі начэвала,  
Раненька ўставала,  
Ўсё ў Маскоўшчыну съпяшыла.  
Бач, зіма настала.  
Съвішча ў полі завіруха,  
А яна пляцецца;  
Ногі ў лапцях ледзянеюць  
Сънег пад съвітку бъецца.  
Так пляцецца, аж далёка  
Штосьці зачарнело  
Спазнавае маскалёчкаў—  
Сэрцэйко знямело.  
Паляцела і сустрэла:  
„Ці німа, пытае;  
Паміж вас майго Івана?“  
Тые „знаць не знаем“.  
І вядома, як салдаты,  
Пхаяюцца, жартуюць:  
„Ай да баба, ай да нашы!  
Каво не надают?!“  
Прашэптала Кацярына:  
„І вы, бачу, людзі...“

Успакойся, мой сыночек,  
    Што будзе, то будзе.  
Пойдзем далей, больш хадзіла  
    Вось мо дзе спаткаю,  
І аддам цябе, дзіцятко,  
    А згіну сама я".

Вые, стогне, клубам верне  
    Мяцеліца ў полі,  
Кацярына сярод поля  
    Дала сълёзам воліс.  
Узнялася завіруха,  
    Сыціха пазіхае  
Больш бы плакала дзяўчына,  
    Ды больш сълёз ні мае,  
Паглядзела на дзіцятко,  
    Змытае сълязою,  
Чырванее, як бы кветка,  
    Пад жывой расою.  
Усьміхнулася Кацярына,  
    Цяжка усьміхнулася;  
Каля сэрца, як вужака,  
    Жуда павярнулася.  
Вакруг моўчкі паглядзела,  
    Бачыць—лес чарнене,  
А пад лесам, ля дарогі,  
    Аганёк віднене.  
Пойдзім, сынку, пусьцяць можэ  
    Ў хату нас с табою,  
А ня пусьцяць згонім ночку

Ў полі пад мяжою.  
Заначуемо пад хатай  
    Да бела съвітаньня.  
Дзе адно ты заначуеш,  
    Як мяне ні стане?  
У сабак шукай прывету:  
    З імі лепей будзев,  
Бо сабакі, хоць кусаюць,  
    Дый ні так як людзі.  
Ні раскажуць, ні ачэрноць--  
    Як сабацы жыці!...  
І у розум ні вазьму я,  
    Што і як чыніці?

Сірата сабака мае сваю долю,  
Ласкавае слово мае ён пад час;  
Бьюць яго і лаюць, садзяць у няволю,  
Дый ніхто аб матцы не спытаў хоць раз;  
Янuka-ж спытаюсь, рана запытаюць,  
Не дадуць да мовы беднаму дажыць.  
На каго сабакі на вуліцы брэшучь?  
Хто голы, гадодны пад плотам сядзіць?  
Хто гультай, хто злодзей?... Безбацькавы  
    дзеці:  
Ім іх чорны бровы—доля ў цэлым съвеці,  
Ды й тых людзкая зайдзрасць ні дае  
    насіць.



## IV.

Каля гары, над ярам, долам,  
 Як тые старцы на прывольлі,  
 Дубы адвечные стаяць;  
 Над гребляй вербы ў дол глядзяць;  
 Ставок пад крыгамі ў няволі,  
 У ім паломка ваду браць.  
 Чырвонай плямаю над полем  
 На небо сонца успыло;  
 Надуўся венцер, дзіка вее,  
 Німа нічога, усё бялее  
 Да ў лесі дзіка загуло.  
 Сьвішчэ, стогне завіруха,  
 У бары завыло,  
 Як бы морэ, бело поле  
 Сънегам закаціло  
 Выйшоў с хаты карбаўнічы\*)  
 Лесу агледаці,  
 Да куды там! Безгалоўе...  
 Съвету не відаці.  
 „Ого-го якая немач!  
 Ну яго з абходам!..  
 А што гэта? Г нясе-ж там  
 Такой непагодай.  
 Вось нядобрая іх гоне,  
 Як-бы ў важным дзелі  
 Глянь Мікіпар падзвіуйся,

---

\*) Карбаўнічы—лясьнік (карбуюе дрэво). (Пр. Перакл.)

У якой пабелі!  
Маскалеў пытаеш баба,  
Ды што ты маячыш?  
— „Дзе яны? дзе мой саколік?  
— „Глядэй, вун!—ціж ні бачыш“?  
Паляцела Кацярына,  
Ветрам панеслася.  
— „Знаць Маскоўшчына ня логка  
Ў знакі ей далася,  
Бо у ночы толкі знае,  
Што маскаля зваці“.  
Па сувеях ляціць боса,  
Колькі сілы хвасте.  
Даляцела на шлях стала,  
Уцёрлася рукамі,  
А на супроць падежджаюць  
Маскалі верхамі.  
Ах мая-ж ты доля горэ!..  
Кім... глядзіць, пазнала...  
На сам перад едзе старши.  
„Янка!“ закрычала:  
„Мой саколік ненаглядны,  
Што-ж ты ні вярнуўся?“  
Ды к яму, хватае стрэмя;  
Янка азірнуўся,  
Ды каня ў бок стукнуў шпорай.  
«Што-ж ты уцікаеш?  
Ці-ж мяне забыў ужо ты?  
Ці ні распазнаеш?  
Паглядзі—я Кацярына,

Ці-ж ешчэ ня скеміў?  
Я твая галубка, любка...  
На што рвеш ты стрэмля?»  
Той каня ўсё паганяе,  
Бытцым і ні бачэ.  
„Паstryvай жэ, галубок мой,  
Глянь! во я ні плачу.  
Ні пазнаў, ці што мяне ты?  
Любы, прыгланіся,  
Як Бог міл—я Кацярына!“  
— „Дура отвяжыся!  
„Проч безумную, возьміце!“  
— „Янка, Янка мой сакслік!  
Ня ўжо-ж так зъмяніўся?...  
І ты гоніш, пакідаеш  
А ня ты-ж бажыўся?“  
— „Проч возьміте! что вы сталі?“  
— „Што? мяне узяці?  
„Мілы мой, каму за вошта  
Хочэш ты аддаці?  
„Сваю Касю, што, бывала,  
У сад к табе хадзіла,  
„Тую Касю, што сыночка  
Табе спарадзіла.  
„Мой ты родны, мой браточык!  
Хоць ты не чурайся;  
„За служанку ў цябе буду,  
З другою кахайся.  
„З цэлым съветам... Я забуду,  
Што калісь любіла,


„Што сынка с табою мела,  
„Вяночык згубіла.  
„Без венка... Які, ах, сорам!  
„Г за што я гіну?  
„Кінь мяне, забудзь мяне ты,  
„Ды ня кідай сына!  
„Ні пакінеш? Не уцекай-жэ  
Пачэкай с усімі:  
Табе вынесу я сына“..  
Выпушусьціла стрэмя,  
Ды ў хаціну стуль бяжышъ зноў  
Галубючы сына.  
Не спавіты, згладалы  
Плачэ сіраціна  
„Вось сынок твой, на, прыгледзься!  
„Дзе-ж ты захаваўся?  
„Уцёк!... німа ўжо... Сына, сына—  
Бацька атчураўся!  
Мой ты Божэ, дзе-ж падзенусь,  
Дзетка, я с табою?  
Маскалёчкі, галубочки,  
Вазьміце с сабою!  
Не цурайцеся дзіцяці:  
Яно-ж сіраціна,  
Забярыце і аддайце  
Старшаму за сына.  
Забярыце, бо пакіну,  
Як бацька пакінуў,  
Каб ня кінула яго ўжо  
Ліхая часіна.

На съвет Божы цябе ў грэсі  
Маці спарадзіла,  
„Ды на съмех людзям расьці ты,  
На шлях палажыла...  
„Аставайся шукаць бацькі,  
Бо я ўжо шукала“.  
Ды сама у лес, на ўцекі,  
Як зірнуць, не стало.  
Дзіцё плачэ... Маскалям што?  
Балазе мінулі’..  
Так і добра,—дый на ліха  
Лясьнікі пачулі.

Кася бегае па лесі,  
Бегае галосіць,  
То кляне свайго *Івана*,  
То плачэ, то просіць  
Выбегае на узлесьсе,  
Глядзіць, прытайлась,  
Ды у яр... бяжыць, на ставі  
Моўчкі апынілісь  
„Прыймі Божэ, душу грэшнай  
А ты маё цела!“  
Ды ў палонку скок!... пад лёдам  
Толькі забурлело.  
Чорнаброва Кацярына  
Знайшла што шукала;  
Дмухнуў вецер над палонкай,  
І съледу ні стала.

---

То ня вецер, то ня буйны,  
    Што дубы ламае,  
То ня горэ, ні ліхое,  
    Што маці ўмірае.  
Не сіроткі тые дзеци,  
    Што маці спачыла:  
Для іх слава асталася,  
    Асталась магіла.  
Стануць людзі дакучаци  
    Малой сіраціні,  
Вылье слёзы на магілу,  
    Сэрцэйко спачыне.  
А таму—таму на съвеці,  
    Што яму засталось,  
Каго бацька і ні бачыу,  
    Маці адчуралася?  
Што бязроднаму засталась?  
    Хто з ім загаворэ?  
Ні радні, ані хаціны—  
    Торба, шлях, ды горе.  
Панскі твар і чорны бровы  
    На што? Каб пазналі...  
Змалевала, ні скавала,  
    Бадай палінялі.



V.

Йшоў кабзар \*) у Кіеў шляхам,  
Сеў спачыць з дарогі;  
З ім апчэллены вузламі  
Правадыр убогі.  
Дзіцянё ешчэ малое  
Дремле на съпякоці.  
А стары кабзар, пакуль што  
„Лазара“ заводзе.  
Хто йдзе, едае, не мінае  
Хто—кухан, хто—гроши;  
Хто старому, а дзеўчаты  
Найбольш механошы.  
Паўгледаюцца галубкі,  
Уздыхнуць ня съмела:  
«Ўмела», кажуць; «красу даці,  
Долі даць ня ўмела».

Шумна коціцца шасьцёркай  
У Кіеў карэта,  
А ў карэці пан і паня,  
Багата адзеты;  
Апынуліся проць старцоў,  
Клубам пыл злетае,—  
Ўскочыў Янка, бо з ваконца  
Хтось рукой махае,

---

\*) Кабзар—убогі музыка, што іграе на кобзë—дудзë. Падсбны да нашых стаў доў—дудзëроў. (Пр. перакл.).

Дае паня Янцы грошы  
І глядзіць прыстанна  
А пан глянуў адварнуўся:  
Распазнаў паганы —  
Ён пазнаў і склад, і вочы,  
І бровы ў дзіцяці,  
Пазнаў бацька свайго сына,  
Ды ня хочэ ўзяці.  
«Як завуць? — пытае паня.  
— «Янка». — «Какой милый!»  
Коні рушылі, а Янку  
Пылам абліяшлі...  
Падлічылі небаракі,  
Шо ім наскладалі  
І, ўздыхнуўши, напліяліся  
Сваім шляхам далі.



Бел. зборы  
1994 г.

Напісана у Пецярбурзе па українську у 1838 р.

# Спісок беларускіх кніжак.

(Кніжкі, адзначаныя звёздочкай, выйшлі ру-  
скім і лацінскім мэтрамі).

Беларускі лемантар. Напіала Цёт- ка, з рыс. *	6
Першае чытаньне*	6
Другое чытанье. Напісаў Якуб Колас	25
Гутаркі аб небі і зямлі . . . . .	15
Жалейка. Зборнік вершоў Янкі Купалы	50
Песні Жальбы. Зборнік вершоў Якуба Коласа . . . . .	30
Беларускі календар на 1910 і 1911 год. * па . . . . .	15
Дым. Конопніцкай, пераклад с поль- скага Зязюлі . . . . .	4
Вязанка. Янкі Лучыны (Зборнік вершоў)	4
Бэльлямі. Казка аб вадзе* . . . . .	8
Архіп і Пяронка Горкага . . . . .	8
Казкі . . . . .	6
Тарас на Парнасе. Паэма*	5
Гедалі. Апаведаньне Э. Ожешко *	6
Дзед Завала. Вершам напісаў Ядвігін III.	5
Цукер. Напісаў В. Тройца*	3
Гутаркі аб гаепадарцы *	3
Як ратаваць уздутую жывёлу?	3
Земельная справа ў Новай Зеландії*	8
Як бараніца ад халеры?*	1
Як рабіць добрые раіновые вульмі? з рыс. *	5
Снапок. Зборнік вершоў А. Паўловіча	15
Ад вечнай песьні. Аброзок у ХІІІ зьявах Я. Купалы . . . . .	20
А хто таи ідзе? Песьня Я. Купалы з нотамі . . . . .	10

0000002598026

Кароткая гісторыя Беларусі. Напі- саў Власт. *	5
Беларускі песьеннык*	
Аб гаспадарцы на хутары і шнуро:	
Беларусы і іх національнае адра- дзяньне *	5
Гадавікі «Нашай Нівы» 1906 год.*	50
"        "        "    1907          "	—
"        "        "    1908          "	200
"        "        "    1909—10 г.* па	250

### Толькі лацінскім літэрамі выйшлі:

Pan Tadeuš. A. Mickiewiča, s polsk. pierekł. Marcinkiewič	25
Hapon. Apowieść Marcinkiewiča	15
Wiečarnicy. Apowieść Marcinkiewiča	15
Ščerouskije dažynki. Kupała. Apow. Marcinkiewiča	20
Bielaruskije pieśni z notami. Sabraŭ A. Hryniewič	30
Huślar. Zbornik wierszy Janki Kupały	50
Bielaruskaja Dudka	25
Smyk Bielaruski	20
Karotki katechizm	5
Bl. Andrej Bobola	5

Усе гэтыя кніжкі можна выши-  
саць с Канторы „Нашае Нівы“.  
Вільня, Віленская вул. № 20.